

ЗА РЭНТАБЕЛЬНЫІ ПАДЫХОД

Як пустую, закінутую маёмасць ператварыць у карысныя людзям аб'екты

Некалі гэта быў нават вельмі запатрабаваны клуб Столінскага аўтапарка...



ЗАМЕСТ КЛУБА — РЭСТАРАН

І не толькі стаяў, але пакрысе прыходзіў у заняпад ды разбураўся. Пакуль на адным з аўкцыённаў будынак не купіла прыватнае прадпрыемства за 60 тысяч рублёў.

камітэта па маёмасці Беларусі Дзмітрый МАТУСЕВІЧ, нават на фоне таго, што Брэстчына ў краіне займае лідзіруючы пазіцыі па пытанні прыцягнення ў гаспадарчы абарот маёмасці, Століну належыць асаблівае месца.

Амаль уся лінейка прадукцыі на паліцах прадстаўлена ад некалькіх вытворцаў. Прывозяць тавары кожны дзень. Прадавец без гонару паказала мне смятану і тварог, на якіх дата выпуску пазначана толькі днём раней.



Крама ў Перасудавічах.

Побач з магазінам спачатку паставілі арэлі, потым узнікла невялікая база для пікніка, паставілі альтакні з мангалам, абсталявалі дзіцячую пляцоўку.

Дзмітрый, які мае ў Бярозае невялікі бізнес у галіне аўтасэрвісу, набыў на аўкцыёне пусты будынак, правёў яго рэканструкцыю, ды такую, што ад былога памяшкання толькі сцены засталіся, і адкрыў новы магазін.

земляку, — гаворыць старшыня Стрынскага сельскага Савета Іван КАРАГЕЛЬ. — Летам насельніцтва Перасудавіч павялічваецца ледзь не ўдвая.

НЕ БЕЗ ЦЯЖКАСЦЯЎ

Як і крама Юліі Швэлевай у Тэўлях Кобрынскага раёна. Прадпрыемліца адкрыла невялікую ўтульную крамку за тры хвіліны хады ад чыгуначнай станцыі.

Праішоў час, цяпер і Юліі, падобна на тое, будынак не патрэбны. Стаіць ён у цэнтры вялікага населенага пункта як помнік, мякка кажучы, не зусім гаспадарліва падыходу.

Толькі васьм памішканне зусім малое. Часам прыезджыя забягаюць са станцыі, просяць зрабіць кавы, а іх няма нават куды пасадзіць.

Намерылася Юлія купіць памяшканне, ды ёй такую цану абвясцілі, што энтузіязм стаў згасаць. Было гэта больш за пляцігодку таму. Але Юлія не

здавалася, вывучала дакументы, збірала газетныя публікацыі, дзе дэпутаты, чыноўнікі розных узроўняў заяўлялі, як важна вяртаць да жыцця пустыя, нявыкарыстаныя аб'екты, хадзіла на прыёмы. Вусна яе падтрымлівалі, жадалі паспехаў, але ўласнік цану не зніжаў.

Прайшоў час, цяпер і Юліі, падобна на тое, будынак не патрэбны. Стаіць ён у цэнтры вялікага населенага пункта як помнік, мякка кажучы, не зусім гаспадарліва падыходу.

Згадала пра іх, калі ў Століне пахваліліся, што былою ферму з 12 пабудоваў новаму гаспадару аддалі за адну базавую. І ферма, як бачым, стала новым сельгаспрадпрыемствам.

Advertisement for 'Частны інстытут універсітэты і прадпрыматэства' (Private University and Entrepreneurship Institute) with contact information.

В суд Бобрыйскага раёна і г. Бобрыйска паступіла заявлэнне аб абвясненні ўмершчых грамадзян Міхайла Міхайлавіча Іосифовіча, 15 чэрвеня 1942 года нараджэння, ужо жыві. Н. Н. Новы Крывіч Рогачэўскага раёна Могільскага раёна Мінскага раёна Рэспублікі Беларусь.

Large advertisement for 'Цэнтр Прамысловай Ацэнкі' (Industrial Assessment Center) regarding an auction for agricultural equipment and vehicles.

А васьм былая райплемстанцыя ў Століне стала школай мастацтваў. Калі навукова-практычная ўстанова жыццёлагадоўчага профілю справіла навааселле, двухпавярховы будынак перайшоў у раённую камунальную ўласнасць.

НОВАЕ СЕЛЬГАСПРАДПРЫЕМСТВА

Як адзначыў на семінары старшыня Дзяржаўнага

Узвалі новыя кароўнікі, закупілі 200 пародзістых кароў. Цяпер тут утрымліваецца каля 450 гадоў буйной рагатай жывёлы. І прадпрыемства ўжо лідзіруе ў раёне па надоях.

Дзмітрый, які мае ў Бярозае невялікі бізнес у галіне аўтасэрвісу, набыў на аўкцыёне пусты будынак, правёў яго рэканструкцыю, ды такую, што ад былога памяшкання толькі сцены засталіся, і адкрыў новы магазін.

У добры шлях!

НА СЛАВУТАЙ СЦЭНЕ КУПАЛАЙСКАГА...

...30 чэрвеня атрымалі дыпламы аб сярэдняй спецыяльнай педагагічнай адукацыі выпускнікі Мінскага гарадскога педагагічнага каледжа.



Дырэктар Кацярына ПЯТРУЦКАЯ сярод выпускніц.

Сёлетнія выпускнікі адзначылі ў рэалізацыі разнастайных праектаў, удастоеных грантаў Мінскага гарвыканкома. Напрыклад, праект пад назвай «Тэатральная педагогіка» — правядзенне ўрокаў на сцэне сталічных тэатраў, сустрэчы з цікавымі творчымі людзьмі, прагляд

ВНУ і сумішчаць вучобу з працоўнай дзейнасцю. Дадам, што амаль палова сёлетніх выпускнікоў маюць сертыфікаты дасягненняў, у якіх адзначаюцца ўсе дасягненні навучэнцаў.

Вельмі прыемна адзначыць, што сярод нашых выпускнікоў ёсць такія, як Крысціна Гладкова, Ганна Матушка і іншыя, якія з'яўляюцца ўдалымі менавіта дыпламаў ІІІ ступеняў міжнародных навуковых канферэнцый не толькі Рэспублікі Беларусь, але і Расійскай Федэрацыі, і Рэспублікі Казахстан.

На працягу трох гадоў нашы дзяўчынкі ўдзельнічалі ў педагагічных чытаннях: «Сярэдняя спецыяльная адукацыя: традыцыі і навацыі», па выніках якіх друкуюцца зборнікі Нацыянальнай бібліятэкі, і «Спадчына беларускай педагогікі: ад Ефрасінні Полацкай — да сучаснасці».

З гэтымі выпускніцамі звязана правядзенне навукова-практычнай канферэнцыі ў асобах, дзе вывучаецца творчасць вядомых педагогаў: Ушынскага, Сухамлінскага, іншых, іх уклад у сучасную педагогіку.

Адным словам, сёлетнія выпускнікі Мінскага гарадскога педагагічнага каледжа падчас вучобы праявілі сябе вельмі добра, усе нашы настаянікі імі ганарыцца, і ад усяго педагагічнага калектыву каледжа я хачу і пажадаць поспехаў на вялікім прафесійным шляху.

Павіншаваць выпускніц каледжа ў Нацыянальнай акадэмічнай тэатры імя Янкі Купалы прыйшлі старшыня Мінскага гарадскога арганізацыйна-прафсаюза работнікаў адукацыі і навукі Ларыша Волкава, старшыня сінадальнага аддзела па супрацоўніцтве з установамі адукацыі, праітэрэй Федар Поўны, дырэктар Купалаўскага тэатра Аляксандр Шастакоў.

Крысціна Гладкова, уладальніца дыплама з адзнакай:

— Мне вельмі шанцавала, што на ўсім жыццёвым шляху, пачынаючы з дзіцячага садка, мне сустракаліся цудоўныя педагогі, настаянікі, сапраўды выдатныя людзі. Менавіта яны прывялі мяне любоў да педагогікі, і пад уплывам іх дзейнасці я зрабіла для сябе выбітны, таксама павінна стаць педагогам. І сёння я атрымала дыплом, які сведчыць, што я ўвайшла ў гэта вельмі паважанае ў грамадстве асяроддзе.

— Мне вельмі шанцавала, што на ўсім жыццёвым шляху, пачынаючы з дзіцячага садка, мне сустракаліся цудоўныя педагогі, настаянікі, сапраўды выдатныя людзі. Менавіта яны прывялі мяне любоў да педагогікі, і пад уплывам іх дзейнасці я зрабіла для сябе выбітны, таксама павінна стаць педагогам. І сёння я атрымала дыплом, які сведчыць, што я ўвайшла ў гэта вельмі паважанае ў грамадстве асяроддзе.



Крысціна ГЛАДКОВА.

Лічу, што педагогіка — не проста прафесія, а сапраўднае мастацтва. І да гэтай працы неабходна падыходзіць творча. У сваёй будучай працоўнай дзейнасці я пастараюся выкарыстоўваць усё ведае, увесіць, што я атрымала ў педагагічным каледжы.

Вучэбны працэс у каледжы быў вельмі насычаны. Але дзякуючы таму, што практычную дзейнасць тут удзяляецца вялікая ўвага, магу адказаць, што я поўнасцю гатова да самастойнай працы ва ўстановах адукацыі Фрунзенскага раёна сталіцы, куды мяне накіравалі пасля заканчэння каледжа. А яшчэ я планую паступіць ў Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя М. Танка і атрымаць вышэйшую педагагічную адукацыю. Буду сумішчаць вучобу і працоўную дзейнасць.

Advertisement for 'Цэнтр Прамысловай Ацэнкі' (Industrial Assessment Center) regarding an auction for electronic goods.

Large advertisement for 'Цэнтр Прамысловай Ацэнкі' (Industrial Assessment Center) regarding an auction for electronic goods.



Кветкі вызвалілі ад выпускніц каледжа.